



ЯЎГЕН
КРЫЖАНОЎСКІ
ПРА СВАІХ
ЖАНЧЫН

Сямейная
гэзіта



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА


14

ЧЭРВЕНА 2018 г.

ЧАЦВЕР

№ 112 (28728)

ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ
ПАЧЫНАЕЦЦА —
ГЛЯДЗІМ ФУТБОЛ! **13**



ЦЫТАТА ДНЯ



Андрэй ШОРАЦ, старшыня
Мінскага гарвыканкама:

«Хацелася б, каб рэгіянальныя саветы па развіцці прадпрыемстваў працавалі актыўна не толькі ў частцы ўнясення прапаноў па змяненні заканадаўства, але і па рашэнні канкрэтных пытанняў. Мы гатовыя прымаць удзел у рабоце прадпрыемстваў, праз бюджэт лгтаваць праэктныя стаўкі, здаём у арэнду на льготных умовах нерухомую маёмасць, асвойваем інавацыйны фонд, хоць і не ў той ступені, як хацелася б. Наша задача — каб усе ідэі прадпрыемстваў, якія дазваляць ствараць працоўныя месцы, павышаць зарплату, павялічваюць падатковыя паступленні, ажыццяўляліся якасна і без перашкод».



КОРАТКА

• Анлайн-канферэнцыя на тэму «Дзяржаўная ад-расная сацыяльная да-памога» пройдзе сёння, 14 чэрвеня, у Міністэрстве працы і сацыяльнай аба-роны.


• Забарона на наведванне лясоў уведзена ў 21 з 22 раёнаў Мінскай вобласці. Забаронена наведванне лясоў грамадзянамі, а так-сама ўезд транспарту, за выключэннем службовага.

• У Францыі на аўкцыёне Sotheby's прадалі кітай-скую фарфаравую вазу часоў праўлення імпера-тара Цяньлун (1736—1795 гады) з дынастыі Цын за рэкордныя для гэтага аўк-цыёну 16,2 млн еўра.



• У Беларусі могуць ска-раціць тэрміны планавага адключэння гарачай вады летам.

• У амерыканскім Сен-По-ле, штат Мінесота, янот забраўся на самы верх 23-павярховага будын-ка. CBS у прамым эфіры трансліраваў «падзею», уся Амерыка сачыла за лёсам жывёлы.



На тэрыторыі
Любчанскага сельсавета
Навагрудскага раёна
знаходзіцца дваццаць
тры населеныя пункты.
Шэсць гадоў таму было
прынята рашэнне, каб
кожнае лета ў адным з іх
праводзіць свята вёскі.
Рашэнне падтрымалі, і
за гэты час ушанавалі
вёскі Чарэшлю,
Вераскава, Галынь.
Вось так і зарадзілася
новая традыцыя. Потым
адзначылі свята ў самой
Любчы і вёсцы Бор, якая
знаходзіцца на правым
беразе Нёмана. А сёлета
святочную эстафету
прыняла наднёманская
вёска Купіск. Тым больш
што ў гэтага населенага
пункта сёлета сапраўды
прыгожая дата —
550 гадоў з часу
згадвання ў
старажытным
летанісе.

СТАР. 4



Фота Анатоля КІСЕЧУКА.

Старэйшына вёскі Купіск, пенсіянер, былы інжынер калгаса Барыс ВЕЯЎНІК у вольны час займаецца пляценнем кашоў. Да свята вёскі наплёў іх цэлы тузін. Яму дапамагалі ўнукі Андрэй і Аляксандр, якія прыехалі да дзёда на канікулы.

Датычыцца кожнага

НА ЎСЯКІ ВЫПАДАК

**Якіх бед часцей за ўсё
асцерагаюцца беларусы,
набываючы страхавы поліс?**



Ненавяззлівы заморскі сэрвіс

Мінчанін Віктар з горкай самаіроніяй успа-мінае сваё леташняе падарожжа ў Новую Зеландыю. «І варта было ляцець на другі канец свету, — кажа ён, — каб палюба-вацца столлю бальнічнай палаты!» Амаль адразу пасля прызямлення на далёкіх астравах у вандроўніка здарыўся прыступ апендыцыту. Як тут было не пашкадаваць аб звычцы спадзявацца на «а раптам пра-нясе?». Збіраючыся ў другое паўшар'е на некалькі дзён у госці да прыяцеля, Віктар не палічыў за неабходнае набыць меды-

цынскую страхоўку. Аперацыя разам з тэрапеўтычнымі працэдурамі пацягнула на некалькі тысяч новазеландскіх долараў. Прышлося расказаць зьява.

Падобных выпадкаў, калі беларусы едуць за межы сваёй краіны без аніякай страхоўкі, апош-нім часам становіцца ўсё менш. Перспектыва за свой кошт апынуцца ў руках заморскіх эскулапаў нікога не прываблівае. Бо адбыцця можа і што-небудзь больш сур'ёзнае за апендыцыт. Плаці тады са сваім скупым заробкам увесь астатак жыцця за іншаземны «ненадакучлі-вы сэрвіс».

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ
Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім,
аформіўшы падпіску на «Звяду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Заставайцеся
з намі —
будзе
цікава!